

Л1164

ЗОК-1  
10534

Пролетары ўсіх краёў, злучайцеся!

ГАЛОЎНАЕ КІРАЎНІЦТВА  
АДЗІНАЙ ГІДРА-МЕТЭАРАЛАГІЧНАЙ СЛУЖБЫ  
пры НКЗ БССР

ДЭКАДНЫ БЮЛЕТЕНЬ

ГАЛОЎНАГА КІРАЎНІЦТВА і ГІДРАМЕТІНСТЫТУТА

Адрес рэдакцыі: Менск, Шырокая 28. Галоўнае Кіраўніцтва АГМС БССР.  
Тэл. 24271 і 23280.

№ 1 (134)

1—10 студзеня

1934 г.

ЗМЕСТ

Сінаптычны агляд за дэкаду—Л. Харлап.

Метэаралагічная харкторыстыка і табліца вынікаў метэаралагічных назіранняў за дэкаду—Н. Малішэўская.

Сельска-гаспадарчая гідра-метэаралагічная харкторыстыка за дэкаду—  
В. Стэфановіч.

Пастановы першай Усебеларускай нарады загадчыкаў гідраметстанцый.

Старонка соцспаборніцтва.

Дадатак:

Гідralагічны агляд і табліца вынікаў гідralагічных назіранняў за дэкаду—А. Свадкоўскі.

СІНАПТЫЧНЫ АГЛЯД ЗА ДЭКАДУ

Гэта дэкада харктэрна цёплым і вільготным з ападкамі надвор'ем, з досыць высокімі тэмпературамі, якія дасягалі ў заходніх раёнах БССР к канцу дэкады да +1 градуса.

1 і 2 студзеня тэрыторыя БССР цалкам знаходзіцца пад уплывам высокага ціску—антыхіклона, які знаходзіцца ў паўднёва-ўсходній частцы Совецкага саюза, і складаецца з мас досыць цёплаага кантынентальна-паллярнага паветра, якое ператварылася з марскога паллярнага паветра, шляхам доўгага знаходжання на тэрыторыі кантынента.

У гэтых дні мы наглядаем выпадзенне ападкаў, а таксама досыць высокія тэмпературы, якія дасягалі ў заходніх раёнах БССР да —4-5 градусаў.

У далейшыя дні 3 і 4 студзеня наша краіна працягвае знаходзіцца ў вобласці высокага ціску з масамі кантынентальна-паллярнага паветра.



Лін. 1953 № 64962

## Таблица выніка ѿ метэаралагічных

|                                    |                                | Тэмпература паветра       |                          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |          |          |                   |                  |                                     |     |   |
|------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|----------|----------|-------------------|------------------|-------------------------------------|-----|---|
|                                    |                                | Назва станцыі №№ па карце |                          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |          |          |                   |                  |                                     |     |   |
| І. Паўночны<br>(вадэры)            | Кліматычны раён<br>№№ па карце | 1                         | 2                        | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9  | 10 | —   | Сярэднай | Нармалы. | Максі-<br>мальная | Мінімаль-<br>ная | Чысло, ка-<br>лі насляд.<br>Мін-кам |     |   |
| 2                                  | Дрыса <sup>1)</sup>            | -3                        | -6                       | -20 | -18 | -6  | -5  | -5  | -4  | -4 | -1 | -   | -7       | -        | 0                 | -24              | 4                                   |     |   |
| 3                                  | Полацк <sup>2)</sup>           | -4                        | -10                      | -20 | -17 | -6  | -6  | -6  | -5  | -1 | -  | -8  | -7       | 0        | -24               | 3                |                                     |     |   |
| —                                  | Вялікія-Лукі <sup>3)</sup>     | -6                        | -12                      | -18 | -19 | -8  | -8  | -8  | -6  | -3 | -  | -10 | -        | 0        | -23               | 4                |                                     |     |   |
| 68                                 | Гарадок                        | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                |                                     |     |   |
| 84                                 | Сураж                          | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                |                                     |     |   |
| 7                                  | Нова-Каралёва <sup>4)</sup>    | -8                        | -12                      | -17 | -16 | -8  | -9  | -10 | -11 | -8 | -4 | -   | -10      | -8       | -3                | -20              | 4                                   |     |   |
|                                    |                                |                           |                          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |          |          |                   |                  |                                     |     |   |
| ІІ. Перакоходны<br>(вадападзельні) |                                | 8                         | Лепель <sup>5)</sup>     | -5  | -11 | -18 | -15 | -6  | -7  | -7 | -5 | -6  | -1       | -        | -8                | -                | 0                                   | -22 | 3 |
| 75                                 | Плещаніцы <sup>6)</sup>        | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   | -   |   |
| 70                                 | Бобр <sup>7)</sup>             | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   | 96  |   |
| 13                                 | Барысаў <sup>8)</sup>          | -6                        | -13                      | -17 | -12 | -6  | -6  | -7  | -8  | -6 | -1 | -   | -8       | -6       | -6                | -21              | 3                                   |     |   |
| 16                                 | Менск <sup>9)</sup>            | -6                        | -13                      | -16 | -10 | -5  | -6  | -8  | -7  | -6 | 0  | -   | -8       | -6       | 1                 | -20              | 96                                  |     |   |
| 93                                 | Бярэзіна                       | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 23                                 | Мар'іна-Горка <sup>10)</sup>   | -6                        | -14                      | -16 | -10 | -5  | -6  | -8  | -8  | -6 | -1 | -   | -8       | -6       | 0                 | -19              | 3                                   |     |   |
| 25                                 | Асілавічы <sup>11)</sup>       | -8                        | -12                      | -16 | -10 | -5  | -6  | -9  | -10 | -6 | -1 | -   | -9       | -6       | 0                 | -20              | 91                                  |     |   |
| 10                                 | Орша <sup>12)</sup>            | -8                        | -15                      | -17 | -14 | -7  | -8  | -9  | -12 | -8 | -3 | -   | -10      | -7       | -2                | -20              | 83                                  |     |   |
| 19                                 | Горкі <sup>13)</sup>           | -8                        | -16                      | -20 | -14 | -8  | -10 | -9  | -11 | -8 | -4 | -   | -11      | -8       | -2                | -22              | 85                                  |     |   |
|                                    |                                |                           |                          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |          |          |                   |                  |                                     |     |   |
| ІІІ. Цэнтральны<br>(раўніны)       |                                | 89                        | Клічаў                   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   | -   |   |
| 28                                 | Слуцак <sup>14)</sup>          | -6                        | -12                      | -16 | -8  | -4  | -6  | -9  | -8  | -5 | 0  | -   | -8       | -        | 1                 | -19              | 3                                   |     |   |
| 30                                 | Мар.-Сосны <sup>15)</sup>      | -6                        | -14                      | -18 | -8  | -4  | -5  | -10 | -8  | -6 | -1 | -   | -10      | -6       | 0                 | -22              | 87                                  |     |   |
| 21                                 | Магілеў <sup>16)</sup>         | -8                        | -14                      | -17 | -12 | -7  | -9  | -9  | -12 | -8 | -3 | -   | -10      | -7       | -2                | -21              | 89                                  |     |   |
| 73                                 | Чавусы                         | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 27                                 | Чэркаў <sup>17)</sup>          | -10                       | -14                      | -18 | -10 | -7  | -10 | -8  | -8  | -7 | -5 | -   | -10      | -7       | -3                | -22              | 85                                  |     |   |
| 191                                | Касцюковічы <sup>18)</sup>     | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 31                                 | Турск <sup>19)</sup>           | -10                       | -14                      | -18 | -8  | -6  | -8  | -9  | -11 | -7 | -3 | -   | -10      | -6       | -2                | -20              | 3                                   |     |   |
| 32                                 | Жлобін <sup>20)</sup>          | -10                       | -13                      | -17 | -8  | -6  | -8  | -9  | -11 | -8 | -3 | -   | -9       | -6       | -1                | -24              | 3                                   |     |   |
|                                    |                                |                           |                          |     |     |     |     |     |     |    |    |     |          |          |                   |                  |                                     |     |   |
| ІV. Паўднёвы<br>(нізіны)           |                                | 23                        | Жыткавічы <sup>21)</sup> | -7  | -12 | -16 | -7  | -4  | -5  | -9 | -8 | -6  | 0        | -        | -8                | -6               | 1                                   | -21 | 3 |
| 37                                 | Калінкавічы <sup>22)</sup>     | -10                       | -14                      | -16 | -5  | -5  | -7  | -9  | -5  | -6 | -2 | -   | -8       | -6       | 0                 | -22              | 3                                   |     |   |
| 39                                 | Лельчицы                       | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 85                                 | Чачэрск <sup>23)</sup>         | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 83                                 | Барба                          | -                         | -                        | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  | -   | -        | -        | -                 | -                | -                                   |     |   |
| 38                                 | Гомель <sup>24)</sup>          | -11                       | -13                      | -15 | -5  | -6  | -9  | -8  | -8  | -7 | -4 | -   | -9       | -7       | -2                | -19              | 3                                   |     |   |
| 35                                 | Васілевічы <sup>25)</sup>      | -10                       | -14                      | -16 | -5  | -6  | -8  | -8  | -11 | -7 | -2 | -   | -9       | -6       | 0                 | -                | 85                                  |     |   |
| 40                                 | Людвінава <sup>26)</sup>       | -12                       | -15                      | -15 | -4  | -5  | -8  | -9  | -8  | -7 | -3 | -   | -9       | -6       | -1                | -23              | 3                                   |     |   |

<sup>1)</sup> туман (2, 3) <sup>2)</sup> галалёд (1), <sup>3)</sup> туман (3); <sup>4)</sup> туман (2, 10); <sup>5)</sup> мяцель (9), туман (10); <sup>6)</sup> мяцель (9), мяцель (8); <sup>11)</sup> туман (4, 10); <sup>12)</sup> туман (3, 10); <sup>13)</sup> туман (4, 10); <sup>14)</sup> туман (7, 8); <sup>15)</sup> туман (4, 6); <sup>16)</sup> мяцель (3, 3); <sup>22)</sup> галалёд (1, 2); <sup>23)</sup> туман (7, 10); <sup>24)</sup> туман (2, 3); <sup>25)</sup> туман (10); <sup>26)</sup> туман (8).

назірання ў за 1—10 студзеня 1934 г.

| Число, ка-<br>лі паветра,<br>мірзакум | Число, ка-<br>лі паветра за 13 г. у % | Тэмпе-<br>тура<br>паверхні<br>глебы | Максімал. | Мінімал. | Ападкі ў мм |     |     |     |     |     |     |     |     |     | Снегавы націл |      |               |                 |                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|------|---------------|-----------------|---------------------|
|                                       |                                       |                                     |           |          | 1           | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | —             | Сума | Вышня<br>ў см | Шчыль-<br>насць |                     |
| 4                                     | 84                                    | —                                   | —         | —        | 3.0         | ..  | ..  | 0.4 | ..  | 0.4 | ..  | 5.0 | 3.0 | ..  | —             | 11.8 | 25            | —               |                     |
| 3                                     | 88                                    | —                                   | —         | —        | 9.0         | ..  | ..  | ..  | ..  | 0.6 | ..  | 3.0 | 1.0 | ..  | —             | 13.6 | 26            | 0.22            |                     |
| 4                                     | 92                                    | 0                                   | —31       | 3        | 4.0         | 0.2 | ..  | ..  | ..  | ..  | ..  | 2.0 | 1.0 | 0.3 | —             | 7.5  | 26            | 0.21            |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 4                                     | 88                                    | —2                                  | —23       | 4        | 4.0         | ..  | ..  | 0.2 | ..  | ..  | ..  | ..  | 3.0 | 0.2 | —             | 7.4  | 32            | 0.23            |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 3                                     | 89                                    | —                                   | —         | —        | 7.0         | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ..  | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 2.0 | 0.5 | —             | 10.6 | 16            | —               |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | 0.5         | 0.1 | ..  | 1.0 | ..  | 1.0 | ..  | 0.2 | 2.0 | 0.3 | —             | 5.1  | 11            | —               |                     |
| 3                                     | 96                                    | —                                   | —         | —        | 7.0         | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 3.0 | 2.0 | —             | 13.0 | 21            | —               |                     |
| 3                                     | 96                                    | 0                                   | —21       | 5        | 0.1         | 0.1 | 0.1 | 2.0 | 0.4 | 3.0 | 0.2 | ..  | ..  | 2.0 | —             | 3.4  | 14            | 0.20            |                     |
| 3                                     | 96                                    | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | 1.0 | 0.3 | —             | 6.2  | 23            | 0.15            |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 3                                     | 92                                    | —                                   | —24       | 3        | ..          | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.3 | 1.0 | 0.1 | ..  | 0.6 | 0.3 | —             | 6.5  | —             | —               |                     |
| 3                                     | 91                                    | —                                   | —         | —        | 4.0         | 0.1 | ..  | ..  | 3.0 | 0.6 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 2.0 | —             | 10.9 | 15            | 0.25            |                     |
| 3                                     | 83                                    | —                                   | —22       | 3        | 1.0         | ..  | ..  | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 2.0 | 0.2 | —             | 4.7  | 18            | 0.22            |                     |
| 4                                     | 85                                    | —1                                  | —27       | 3        | ..          | ..  | ..  | 0.6 | 0.1 | ..  | ..  | 0.2 | 1.0 | 0.2 | —             | 2.1  | 16            | 0.20            |                     |
| 2                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 3                                     | 92                                    | —                                   | —19       | 3        | 0.1         | 0.1 | ..  | 3.0 | 0.6 | —   | —   | —   | 0.2 | 0.6 | —             | ?    | 11            | 0.22            |                     |
| 3                                     | 87                                    | 1                                   | —25       | 3        | ..          | 0.1 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | ..  | 0.5 | 0.1 | —             | 5.4  | 14            | —               |                     |
| 3                                     | 89                                    | —                                   | —         | —        | ..          | ..  | 1.0 | ..  | 0.3 | ..  | 1.0 | 2.0 | 1.0 | —   | 5.3           | 14   | 0.50          | —               |                     |
| 3                                     | 85                                    | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 3                                     | 87                                    | 0                                   | —26       | 3        | 0.1         | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | ..  | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | —             | 3.6  | 19            | —               |                     |
| 3                                     | 87                                    | 0                                   | —26       | 3        | ..          | ..  | 1.0 | 0.3 | ..  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | —   | 2.3 | 24            | 0.16 | роўнамерны    |                 |                     |
| 3                                     | 85                                    | —                                   | —         | —        | ..          | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | —   | 5.2           | 18   | 0.30          | роўнамерны      |                     |
| —                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | —           | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —   | —             | —    | —             | —               |                     |
| 3                                     | 90                                    | —                                   | —         | —        | 0.1         | ..  | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | —             | 5.0  | 19            | 0.17            | роўнамерны          |
| 3                                     | 91                                    | —                                   | —         | —        | ..          | ..  | ..  | 4.0 | 0.5 | 0.1 | ..  | ..  | 0.6 | 3.0 | —             | 8.2  | 21            | 0.19            | —                   |
| 3                                     | —                                     | —                                   | —         | —        | ..          | ..  | ..  | 2.0 | 0.5 | 0.2 | ..  | ..  | 0.6 | 0.2 | —             | 3.5  | 19            | —               | —                   |
| 3                                     | 85                                    | —                                   | —23       | 2        | ..          | ..  | ..  | 3.0 | ..  | 0.2 | ..  | ..  | 1.0 | ..  | —             | 4.2  | 17            | 0.25            | сумёты,<br>скарынка |
| 3                                     | 85                                    | 0                                   | —26       | 3        | 0.1         | ..  | 0.1 | 5.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | —             | 6.9  | 23            | 0.11            | нядроўнамерны       |

туман (8); <sup>6</sup>) туман (4); <sup>7</sup>) туман (1), <sup>8</sup>) галалёд (3), мяцель (8); <sup>9</sup>) мяцель, туман (4); <sup>10</sup>) галалёд (3),  
цель (1), туман (7); <sup>17</sup>) туман (4, 10); <sup>18</sup>) туман (9, 10); <sup>19</sup>) мяцель (4), туман (8); <sup>20</sup>) туман (4, 10);

Табліца вынікаў метэаралаг. назіранняў за 1—10 студзеня 1934 г.

| Назва станцыі                   | Кліматычны раён<br>№№ па карце | В е ц е р        |                                 |               |               | Інсоляцыя ў % | Сярэд-<br>няя<br>воблач-<br>насць<br>у 10-ба-<br>лавай<br>сістэме | Сярэдні стан павяр-<br>ховага пласта глебы<br>(на глыб. 10—15 см) |
|---------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---|---|
|                                 |                                | Перава-<br>жаючы | З мак-<br>сім.<br>хут-<br>касцю | Напра-<br>мак | Хут-<br>касць |               |   |   |
| I. Паўночны<br>(вадэры)         | 2 Дрыса . . . . .              | S                | 2                               | S             | 7             | 8             | 8   | замерзшая   |
|                                 | 3 Палацк . . . . .             | E                | 2                               | S             | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 | — Вялікія Лукі . . . . .       | S                | 4                               | S             | 12            | 8             | 8   |   |
|                                 | 68 Гарадок . . . . .           | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 84 Сураж . . . . .             | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 7 Нова-Каралёва . . . . .      | SE               | 3                               | SE            | 7             | 8             | 8   |   |
|                                 |                                |                  |                                 |               |               |               |   |   |
| II. Пераходны<br>(вадападэльны) | 8 Лепель . . . . .             | S                | 4                               | SW            | 12            | 8             | 8   | замерзшая   |
|                                 | 75 Плещаніцы . . . . .         | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 70 Бобр . . . . .              | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 13 Барысаў . . . . .           | S                | 4                               | S             | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 | 16 Менск . . . . .             | SE               | 2                               | SW            | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 | 93 Бярэзіна . . . . .          | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 23 Мар'іна-Горка . . . . .     | SE               | 2                               | S             | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 | 25 Асіпавічы . . . . .         | E                | 2                               | SE            | 5             | 10            | 8   |   |
|                                 | 10 Орша . . . . .              | SW               | 2                               | SW            | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 | 19 Горкі . . . . .             | SE               | 2                               | SW            | 5             | 8             | 8   |   |
|                                 |                                |                  |                                 |               |               |               |   |   |
| III. Цэнтральны<br>(районы)     | 89 Клічаў . . . . .            | —                | —                               | —             | —             | —             | —   | замерзшая   |
|                                 | 28 Слуцк . . . . .             | SE               | 2                               | SW            | 7             | 8             | 8   |   |
|                                 | 30 Мар'іна-Сосны . . . . .     | S                | 2                               | S             | 10            | 8             | 8   |   |
|                                 | 21 Магілеў . . . . .           | SE               | 2                               | SE            | 7             | 8             | 8   |   |
|                                 | 73 Чавусы . . . . .            | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 27 Чэркаў . . . . .            | S                | 2                               | SW            | 10            | 8             | 8   |   |
|                                 | 191 Касцюковічы . . . . .      | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 31 Турск . . . . .             | SE               | 2                               | SW            | 4             | 8             | 8   |   |
|                                 | 32 Жлобін . . . . .            | SE               | 4                               | SE            | 7             | 8             | 6   |   |
|                                 |                                |                  |                                 |               |               |               |   |   |
| IV. Паўднёвы<br>(районы)        | 33 Жыткавічы . . . . .         | SE               | 2                               | SE            | 5             | 9             | 8   | замерзшая   |
|                                 | 37 Калінкавічы . . . . .       | SE               | 2                               | SE            | 7             | 8             | 8   |   |
|                                 | 39 Лельчыцы . . . . .          | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 85 Чачэрск . . . . .           | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 83 Барба . . . . .             | —                | —                               | —             | —             | —             | —   |   |
|                                 | 38 Гомель . . . . .            | SE               | 4                               | SE            | 4             | 8             | 8   |   |
|                                 | 35 Васілевічы . . . . .        | SE               | 2                               | SE            | 10            | 8             | 8   |   |
|                                 | 40 Людвінава . . . . .         | E                | 4                               | EE            | 7             | 10            | 10  |   |

У гэтая дні мы наглядаем памяншэнне воблачнасці да праення, спыненне ападкаў і паніжэнне тэмпературы да — 23-24 градусаў.

5 і 6 студзеня на тэрыторыю БССР насоўваецца з захада больш цёплае кантынентальна-палірнае паветра, якое нядаўна ператварылася з марскага-палірнага паветра, дзякуючы чаму адбываецца павышэнне вільготнасці, павелічэнне воблачнасці да сплашной, павышэнне тэмпературы да —4-5 градусаў, а таксама снегапад па ўсёй краіне.

7 і 8 студзеня працягвае ўтрымлівацца цёплае і сырое надвор'е, з густымі туманамі.

9 студзеня на тэрыторыю БССР пачынае насоўваецца з захада цёплае марскога палірнае паветра, якое дае значнае павышэнне тэмпературы ў заходніх раёнах да —4-5 градусаў, у той час, калі на ўсходзе краіны пануюць досыць нізкія тэмпературы, дасягаючыя —15 градусаў.

10 студзеня наша краіна ўжо цалкам знаходзіцца пад уплывам цёплага марскога палірнага паветра, і ў гэты дзень мы наглядаем па ўсёй краіне снегапады і павышэнне тэмпературы ў заходніх раёнах БССР да +1 градуса, што ўтварае пераход к сырому і цёпламу надвор'ю.

І. Харлап.

## МЕТЭАРАЛАГІЧНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА

за 1—10 студзеня 1934 г.

Тэмпературны рэжым гэтай дэкады быў вельмі няўстойлівы. У першы дзень маем на паўночным заходзе —3-4°, а на паўднёвым усходзе —11-12°. У наступныя дні т-ра зніжаецца надзвычайна хуткімі тэмпамі, так што 3-га т-ра хістаецца ад —15 да —20°. Асабліва значнае паніжэнне было на поўначы, так у Полацку 1-га было —4°, а 3-га —20°. У наступныя дні т-ра спачатку павышаецца, асабліва ў паўднёвой палове БССР, потым хістаецца прыблізна каля —5—10°. У апошні дзень наглядалася значнае павышэнне т-ры, мясцамі да 0° і нават вышэй

Сярэдняя т-ра за дэкаду хісталася ад —7 да —11° і была ў сярэднім на 3° ніжэй нармальнай. Максімальная т-ра па ўсёй тэрыторыі блізка да 0°, мясцамі дадатная. Мінімальная т-ра хісталіся ад —19 да —24°.

Выпадзенне ападкаў было наступным: у паўночнай зоне і большай частцы пераходнай выпала каля 10, а мясцамі і да 13 мм, па астатнай-же тэрыторыі выпала каля 5 мм, прычым на працягу ўсёй дэкады ападкі выпадалі зусім нязначнымі колькасцямі, толькі 4-га гэтая колькасці перавысілі 1 мм. У паўночнай-же частцы даволі значныя ападкі наглядаліся 1-га і мясцамі ў канцы дэкады.

Снегавы насціл за гэту дэкаду павялічыўся і стаў больш роўнамерным. Вышыня яго ў сярэднім хістаецца каля 20 см.

Вятры пераважалі паўднёва-ўсходній чвэрткі гарызонту з малымі сярэднімі хуткасцямі. Максімальная хуткасці ветра

таксама былі не вельмі вялікі і хісталіся ад 4 да 12 метраў секунду.

Воблачнасць складала 80% ад агульнага пакрыцця неба. Туманы наглядаліся пераважна 3-га, 4-га, 8-га і 10-га.

Н. Малішэўская.

### Сельска-гаспадарчая гідра-метэаралагічная характарыстыка за дэкану

Надворныя ўмовы першай дэканы студзеня 1934 г. не маглі мець шкоднага ўплыву на перазімоўку азімых культур і становішча садоў. Нават мінімальная тэмпературы, даходзіўшы ў паўночнай зоне да  $-24^{\circ}$ , пры роўнамерным снегавым насціле, роўным 25-26 см, не маглі быць шкоднымі для азімых. У гэтым можна быць упэўненым яшчэ і таму, што наглядаўшыся досыць значныя хістанні сярэдній суточнай тэмпературы не перавышалі  $0^{\circ}$ .

Назіраўшася максімальная тэмпература роўная  $+1^{\circ}$  (Слуцк, Жыткавічы), з прычыны кароткага тэрміну яе працягласці, не магла мець шкоднага ўплыву шляхам ператварэння часткі снега ў лядзянную скарынку, а толькі садзейнічала некатораму ўшчыльненню снегавога пакрова, што забяспечвала ад здування ветрам яго.

В. Стэфановіч.

### РЭЗАЛЮЦЫЯ,

принятая транспартнай секцыяй першай Усебеларускай нарады загадчыкаў гідраметстанцыі

Заслушаўшы даклад Нач. Галоўнага Кіраўніцтва АГМС БССР т. Мамаева аб становішчы работы Гідраметслужбы БССР, судаклад спецыяліста па абслугоўванню народнай гаспадаркі ў галіне метэаралогіі т. Кузьміна па пытанню абслугоўвання транспарта, выступленні прадстаўнікоў чыгуначнага транспорта, Ваенна-паветранага флота і заг. метстанцыі нарада канстатуе:

#### I. Па лініі абслугоўвання чыгуначнага транспорта.

Адзначаючы здавальняющую пастаноўку абслугоўвання метсеткай БССР чыгуначнага транспорта ў час асенне-зімовых перевозак 1932-33 г. і некаторы зруш у бок паляпшэння гэтага абслугоўвання ў бягучым годзе, з'явіўшыся вынікам правядзення падрыхтоўчай работы па сеі ў выкананне загада Цэн. Кір. АГМС СССР № 235 ад 16/VII-33 г., нарада між тым канстатуе наступныя недахопы, якія выявіліся ў справе арганізацыі і хода абслугоўвання чыгуначнага транспорта.

1) Не гледзячы на прыймаemyя заходы з боку Галоўнага Кіраўніцтва, не на ўсіх метстанцыях забяспечана належная пастаноўка дысыпліны сярод работнікаў м. ст. (Гомель, Жыткавічы, Крычаў, Барысаў). Маюцца выпадкі сна, ухода з дзяжурства назіральнікаў паміж тэрмінамі назірання ў і т. д.

2) Не было належнай, аднароднай пастаноўкі як у самым апараце, так і на перыферыі ўліка эфектыўнасці гідраметпрадукцыі.

3) Не вырашана канчаткова пытанне як у Гал. Кіраўніцтве, так і ў Цэнтральным К-ве, аб рабочым часе назіральнікаў, забеспячэнні спецвопраткай, меддапамогай і наконт саюзнага членства.

4) З боку чыгуначных арганізацый маюцца выпадкі невыканння абавязацельстваў, узятых дарогамі па лакальнай умове, як: непрадастаўленне памяшкання пад кантору мет.-ст. (Жлобін), перакідка з памяшкання ў памяшканне па некалькі раз (Магілеў), адмаўленне ў вытвару рамонта (Магілеў, Барысаў), спыненне снабжэння назіральнікаў (Слуцк, Лепель).

5) Па раду метстанцый маюцца вялікія затрымкі ў дасылцы тэлеграм чыгуначным агентам (Менск, Крычаў, Слуцк і інш.).

6) Недастаткова радыёфікаваны метстанцыі, якія вядуць абслугоўванне чыгуначнага транспорта.

7) Метсетка не забяспечана бланкам матэрыялам па снегаздымцы і галалёднымі лісткамі.

Выходзячы з адзначаных недахопаў, нарада намячае наступныя мерапрыемствы ў справе належнай пастаноўкі работы па абслугоўванню чыгуначнага транспорта:

1) прасіць Цэнтральнае Кіраўніцтва выдаць палажэнне аб правах і абавязках работнікаў метстанцый.

2) Завесці як у Гал. К-ве, так і на мясцах улік эфектыўнасці гідраметабслугоўвання чыгуначнага транспорта па аднародным формам, для чаго сектару сеци распрацаваць апошнія.

3) Прасіць Гал. К-ва забяспечыць метстанцыі бланкам матэрыялам для тэлеграм, а таксама праз Цэнтр. К-ва АГМС СССР дабіцца бланкаў справа здачнасці па вымярэнню вышыні снегавога насціла па лініі, галалёдных лісткоў і міжнародных атласаў воблакаў.

4) Узняць перад Цэнтр. К-вам пытанне аб пераглядзе метадаў вымярэння ападкаў на м. ст. у бок знішчэння недахопа ў інформацыйнай службе, які складаецца ў тым, што назіральнік метстанцыі да раставання цвёрдых ападкаў вымушан у тэлеграме апускаць группу „колькасць выпаўшых ападкаў“.

5) Бюро надвор'я БССР даваць экстраныя папярэджанні аб шкодных для транспорта метэаралогічных сістэмах па адресу ПЧМ (Гомель, Жлобін, Унеча).

6) Галоўнаму кіраўніцтву і загад. метстанцыі прыняць заходы к радыёфікацыі ўсёй сеци, якая вядзе абслугоўванне чыгуначнага транспорта.

7) Гал. К-ву ўзняць праз ЦК АГМС СССР пытанне аб прадастаўленні разавых праездных білетаў для назіральнікаў м. ст., якія абслугоўваюць М. Б. чыгунку, як для прыватнага карыстання, так і для праезду на нарады пры Гал. К-ве.

8) ППМ, праз дырэकцыі дарог, дабіцца забеспячэння памяшканнем пад канторы м. ст. Жлобін, Бычыха; телефонізацыі м. ст. Негарэлае, Бычыха, Жыткавічы, знішчыўшы меўшыя месца выпадкі ў гэтым годзе (Жлобін, Магілеў) перакідак метстанцыі з памяшкання ў памяшканне, забяспечыць своечасоваяе

снабжэнне назіральнікаў м. ст. прод. карткамі па нормам і ТР  
што прадугледжана лакальнай умовай.

9) Прасіць Цэнтр. К-ва даводзіць да ведама дырэкцыі дарог  
і Гал. К-ва аб кантынгентах, якія адпускаюцца ў дырэкцыі  
дарог па продзабеспеччэнню назіральнікаў станцый, якія абслу-  
гоўваюць чыгуначны транспарт, і хутчэй вырашыць пытанне аб  
саюзным членстве назіральнікаў м. ст.

10) Прасіць т. Балабанава і ППМ прыняць заходы па зні-  
шчэнню затрымкі тэлеграм па віне тэлеграфа.

11) Прасіць Гал. К-ва не пазней 15 мая склікаць нараду  
заг. метстанцый па падвядзенню вынікаў абслугоўвання асеннен-  
зімовых перавозак 1933-34 г.

12) Усю работу па абслугоўванню чыгуначнага транспорта  
праводзіць у парадку разгортаўвання соцспаборніцтва і ўдарніц-  
тва як на самой метстанцыі, так і паміж станцыямі, дамагаю-  
чыся найлепшай пастаноўкай работы м. ст. па абслугоўванню  
чыгуначнага транспорта заваяваць права на ўдзел ва Ўсесаюз-  
най нарадзе па ітогам абслугоўвання чыгуначнага транспорта  
ў 1933-34 годзе.

(Працяг гл. у наступным нумары бюлетэня).

## СТАРОНКА СОЦСПАБОРНІЦТВА

### Соцабавязацельства Гомельскай метстанцыі

Мы, работнікі метэаралагічнай станцыі Гомель, добра веда-  
ючы, што соцыялістычнае спаборніцтва і ўдарніцтва з'яўляюцца  
выключнымі метадамі работ у новых умовах, умовах пабудовы  
бяскласавага соцыялістычнага грамадства, і выходзячы з гэтага  
аб'яўляем сябе ўдарнымі і выклікаем на соцспаборніцтва мет-  
станцыю Калінкавічы па наступным пунктам:

- 1) Стопроцэнтнае абслугоўванне чыгуначнага транспорта,  
згодна інструкцыі ЦБН № 48.
- 2) Узмацненне працдысцыпліны.
- 3) Беспамылковае складанне штодзённых дэкадных зводак  
і своечасовая здача іх на тэлеграф.
- 4) Жорсткае захаванне тэрмінаў назіранняў і праверкі  
гадзінніка.
- 5) Вядзенне дзенніка надвор'я.
- 6) Своечасовая дасылка матар'ялаў назіранняў у вызна-  
чаныя Гімеінам тэрміны.
- 7) Беспамылковая апрацоўка істужак самапісцаў і месячных  
табліц.
- 8) Ніводнага выпадку псовання прылад і абсталявання.
- 9) Своечасовая яўка на працу і безадлучнае знаходжанне  
на дзяжурстве.
- 10) Найлепшае абслугоўванне соўгасаў, МТС і калгасаў пра-  
гнозамі надвор'я ў час вясновай сяўбы.
- 11) Акуратная і яскравая запіс у кніжцы ўсіх адлікаў па  
приладам і дакладнае паказанне ў графе „ўвага“ пачатка і канца  
з'явішча.

12) Для праверкі выканання ўзятых на сябе абавязкаў, абавязуемся па сканчэнні кожнага месяца складаць справаздачу аб выкананні пунктаў гэтага дагавора і дасылаць яе ў Гімеін для ацэнкі і змяшчэння ў „Дэкладным бюлетэні“.

Дагавар заключаецца на тэрмін з 1 студзеня па 1 ліпеня 1934 года.

Супрацоўнікі метстанцыі: Паўлаў, Патоцкая, Нічык, Мытніцкая, Фашына.

Нач. Галоўнага кіраўніцтва АГМС БССР—т. Мамаеву, партыйнай і прафесіянальнай арганізацыі АГМС БССР.

Падвёшы ітогі работы станцыі за 1933 год, калектыву работнікаў метстанцыі Віцебск адзначыў недахопы і дасягненні ў работе станцыі за год і бярэ на сябе абавязацельства к XVII партз'езду яшчэ з большай энергіяй змагацца за высокую якасць работы станцыі ў галіне аўладання метэаралагічнымі ведамі і аблугоўвання розных галін народнай гаспадаркі, у прыватнасці чыгуначнага транспарта, у адпаведнасці з тымі задачамі, якія пастаўлены партыяй і ўрадам перад працоўнымі Советскага саюза ў другую пяцігодку.

Віцебская метстанцыя рапартуе аб ужо маючыхся сваіх дасягненнях, а іменна: калектыву поўнасцю ахоплен прафсаюзнымі членствамі з прымацаваннем к чыгуначным арганізацыям для правядзення грамадской работы, заключаны соцумовы паміж супрацоўнікамі станцыі, выкліканы на соцспаборніцтва метстанцыі Полацк і Орша па цэламу шэрагу абавязацельстваў.

Калектывам работнікаў працаваны гістарычныя тэзісы дакладаў тт. Молатава і Куйбышава да XVII партз'езда.

У галіне аблугоўвання чыгуначнага транспарта, акрамя рэгулярнай і экстранай інфармацыі, метстанцыя забяспечвае дыстанцыю пуці адпаведнымі матэрыяламі (графікамі і дзеннікамі надвор'я і інфармацый чыгуначных агентаў па запросам).

За ўдарную работу ў 1933 годзе наша метстанцыя была прэміравана як занявшая другое месца ва ўсебеларускім конкурсе на лепшую метстанцыю.

Калектыву работнікаў станцыі завярае галоўнае кіраўніцтва, партыйную і профарганізацыі АГМС БССР, што ён не заставіўца на маючыхся дасягненнях, а даб'еца яшчэ больш высокай якасці работы.

Загадчык метстанцыі Віцебск—Фільрозэ.

Профупаўнаважаны—Якубоўскі.

Выклікаем на соцыялістычнае спаборніцтва галоўнае кіраўніцтва АГМС БССР і метстанцыі Орша і Полацк.

Пастаўленыя партыяй і ўрадам і першай усебеларускай канферэнцыяй загадчыкаў гідраметстанцый задачы развіцця навукова-даследчай работы ў галіне метэаралогіі і гідралогіі для паспяховага заканчэння другой пяцігодкі на падставе шасці гістарычных умоў т. Сталіна ў свою чаргу патрабуюць паляпшэння якасці метэаралагічных назіранняў, узняцця працдысцыплюны для забеспячэння належнага аблугоўвання соцыялістыч-

най гаспадаркі, культурнага будаўніцтва і абароны краіны. Выходзячы з гэтага, мы, супрацоўнікі Віцебскай метстанцыі, заключылі соцумовы паміж сабой і выклікаем на соцыялістычнае спаборніцтва галоўнае кіраўніцтва АГМС БССР і метстанцыі Орша і Полацк.

К XVII партз'езду, абвяшчаючы сябе ўдарнікамі, бярэмся выканань наступныя абавязкі:

- 1) Узняць і ўзмацніць працдысцыпліну.
- 2) Аўладаць белмовай.
- 3) Беражныя і ўважлівыя адносіны да прылад і гаспадарчай маёмысці станцыі.
- 4) Жорсткае захаванне тэрмінаў назіранняў і праверкі станцыённага гадзінніка.
- 5) Дакладная запісі і ўважлівыя адносіны да графы „ўвага“ кніжкі назіранняў.
- 6) Беспамылковае складанне як штодзенных, так і дэкадных зводак і тэрміновая падача іх на тэлеграф.
- 7) Звесці да мінімума колькасць памылак у назіраннях.
- 8) Своечасовая адпраўка месячнай справаздачнасці—не пазней 1-га числа кожнага месяца.
- 9) Барацьба з пропускамі ў запісах самапісцаў.
- 10) Дакладная і беспамылковая апраўка істужак самапісцаў.
- 11) Належнае абслугоўванне паветранага флота і чыгуначнага транспорта.
- 12) Акуратнае і беспамылковое видзенне ўсіх назіранняў і добраякаснае складанне месячных табліц дзенніка надвор'я.
- 13) Своечасовая прыёмка і здача дзяржурству з занясеннем ўсіх змен, адбыўшыхся ў часе дзяржурства.
- 14) Дабіцца нармальны працы тэхгуртка.
- 15) Прыймаць актыўны ўдзел у грамадской працы і ва ўсіх кампаніях, правадзімых на транспарце.
- 16) Арганізаваць рэгулярны прыём прагнозаў надвор'я і перадачу іх адпаведным арганізацыям; беражна адносіцца да радыё-прыёмніка.
- 17) Папулярызаваць прымененне метэаралогіі на чыгуначным транспарце, скарыстоўваючы для гэтай мэты агульныя сходы.
- 18) Неадкладна даваць адказы на ўсе запытанні з боку гал. кіраўніцтва і Гімеіна.

Па даручэнню агульнага сходу А. Якубоўскі.

Адказны рэдактар М. Мімаев

Тэхнічны рэдактар П. Дудкін.

Члены рэдкалегіі А. Кайсарадай, Е. Бугаев

Друкарня БелАН. Зак. № 39. Гарліт № 649. Тыраж 1000 экз. 10 стар.

рэдакція